



В состоянии капремонта

Какие масштабные преобразования ожидают жильцов домов, внесенных в план капитального ремонта, и долго ли ждать обещанного? На одном из объектов райцентра побывала журналист «ДК»

с. 6

Традиции

Весне – дорогу



Веселые забавы и блины прямо со сковородки. Как на Масленицу добрушане зиму провожали

с. 4

Районная массовая газета. Заснована 24 сакавіка 1935 года

ДОБРУШСКИ КРАЙ

№21 (11040)

Серада

17 сакавіка 2021 года

Я – грамадзянін!



Намеснік старшыні райвыканкама Руслан Сікорскі ўручыў пашпарты лепшым вучням Добруша

Атрыманне галоўнага дакумента – пашпарта – для 14-гадовых дабрушан стала памятнай падзеяй

На мерапрыемства, прысвечанае Дню Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, школьнікаў запрасілі ў раённы краязнаўчы музей. У залу, дзе сама абстаноўка на-

вявае ўзвышаныя пачуцці. Тут сабраны матэрыялы аб вядомых ураджэнцах Добрушчыны. Ціхан Кісялёў, Іван Шамякін, Іаан Кармянскі... Гэтыя імёны вядомы

далёка за межамі нашага раёна і Беларусі.

– Раней не даводзілася тут быць, – дзеліцца ўражаннямі перад пачаткам мерапрыемства

вучаніца СШ №3 Добруша Юлія Шараева. – Абавязкова знайду час, каб зноў наведаць музей.

(Заканчэнне – на 3 с.)
Фота Сяргея ЧАЙДАКА

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 11.58
Луна

17, 18 марта – в Тельце,
19, 20, 21 – в Близнецах



Первая четверть
21 марта

18 марта

НОЧЬЮ около 0
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер северный, 4-6 м/с

19 марта

НОЧЬЮ 0...-2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Мокрый снег.
Ветер с.-западный, 5-7 м/с

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Мирная жизнь и суверенитет
выше разногласийАлександр Лукашенко встретился
с членами Конституционной комиссии

Мирная жизнь граждан и суверенитет стоят выше политических и личностных разногласий в обществе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с членами Конституционной комиссии.

«Сегодня белорусы осознали, что могли бы потерять – свою мирную жизнь, суверенитет. Это главные ценности, которые стоят выше и

политических, и личностных разногласий в нашем обществе, – подчеркнул Александр Лукашенко. – И время снова показало, что гарантом этих ценностей являются сильная власть и наш народ, оберегающий свой уклад жизни, свои исконные традиции».

Президент подчеркнул, что, приступая к корректировке Конституции, столь ответственному и судьбоносному шагу, необходимо учесть все

уроки прошлого, в том числе и недавнего. «Не сомневаюсь, что каждый из вас осознает свою роль в этом процессе. Вы войдете в историю как соавторы обновленной Конституции. Но главное, вы берете на себя ответственность за будущее нашей страны», – отметил Глава государства.

По его словам, при формировании Конституционной комиссии старались охватить все сферы жизни и деятельности общества, чтобы максимально учесть интересы и голос каждого белоруса. Поэтому в комиссии – представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы.

«Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете. Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом. Я рассчитываю, что вместе вы станете эффективной командой и выполните доверенную вам работу на самом высоком уровне», – заявил Александр Лукашенко.

По материалам БелТА

Конституция Республики Беларусь
в цифрах и фактах

В истории новейшего времени у
Беларуси было 6 конституций.

Нынешняя принята

15 марта 1994 года.



В современной Конституции

9

разделов

8

глав

146

статей

ВИЗИТОУКА

Стаўка – на талаку

У Баршчоўскім сельвыканкаме – новы кіраўнік

Андрэй Давыдаў, прызначаны ў мінулую сераду кіраўніком Баршчоўскага сельвыканкама, чалавек у вёсцы вядомы. І паважаны. На працягу 11 гадоў працаваў настаўнікам у мясцовай школе. Ён не толькі рыхтаваў прызёраў і пераможцаў алімпіяд, але і актыўна прапагандаваў сярод дзяцей беларускую мову, па праве лічыўся збіральнікам і захавальнікам народных традыцый.

– З маленства цікавіўся гісторыяй свайго краю, – распавядае Андрэй Давыдаў. – З захапленнем слухаў, як старыя расказвалі пра традыцыі народных святаў і заўсёды думаў: а чаму зараз такога няма? Гэты прабел і пастараўся запоўніць з дзецьмі Баршчоўкі.

На прапанову змяніць род дзейнасці былы настаўнік згадзіўся. Бо і дагэтуль не цураўся грамадскай работы. Неаднойчы выбіраўся дэпутатам мясцовага Савета, як ніхто іншы ведае многія «вузкія месцы» сельскага жыцця. Кажы: ёсць у вёсцы некалькі праблем, вырашыць іх можна толькі талакай. Таму і пачаў работу на новай пасадзе з агульнага сходу баршчоўцаў.

– Калі людзі не падтрымаюць мясцовую ўладу, самі не вызначаць, што, дзе і калі трэба рабіць, парадку не будзе, – лічыць суразмоўца.

Першапачатковай задачай Андрэй Давыдаў лічыць добраўпарадкаванне вёскі. Гэта і барацьба з хмызняком, які даўно захапіў цэнтр населенага пункта, і высадка новых дрэў. За апошні час іх было спілавана нямала. Пні далі шмат парасткаў, знішчыць якія можна толькі карчаваннем.



Патрабуе вырашэння і праблема пустуючых і трухлявых домаўладанняў. Толькі за першы тыдзень новы кіраўнік сельвыканкама выявіў іх паўтара дзясяткі. Наперадзе, кажа, доўгая ваджана з паперамі.

– Дзесяцігоддзі ніхто не бачыў уладальнікаў гэтага неліквіду, – зазначае ён. – Аднак закон патрабуе ў адносінах да кожнага правесці пэўныя працэдуры. Гэтым зараз і займаюся.

Сяргей ВОЛЬГІН
Фота з архіва рэдакцыі

ВЛАСТЬ: СЛОВО И ДЕЛО

С трудоустройством –
проблема,
КИНО – покажут

Во время информационной встречи в конце февраля председателя Добрушского райисполкома Дмитрия Козела с коллективом учащихся и преподавателей местного профессионального политехнического лицея одним из лицезетов – Александром Гончаровым – была поднята проблема временного летнего трудоустройства будущих специалистов рабочих профессий на предприятиях райцентра. В частности, на бумажной фабрике «Герой труда».

Руководство этого предприятия проинформировало райисполком по сути обозначенного вопроса. В письме за подписью директора филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» Ромаса Радевича сообщается: «На фабрике не планируется временное трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул в связи с отсутствием работы, на которой возможно применение труда подростков. Все трудовые функции в филиале относятся к перечню работ с повышенной опасностью».

О небольших возможностях в райцентре для организации культурного досуга молодежи во внеучебное время и выходные дни рассказал руководителю райисполкома учащийся из Добруша Станислав Комаров. В основном, они ограничиваются банальными сидениями на лавочках в сквере или неформальной тусовкой у торгового центра «Соседи». Банальный поход в кафе или кино с ровесниками в последнее время стал проблематичным: демонстрация фильмов в вечернее время по-прежнему остается добрым пожеланием.

О шагах, предпринятых коллективом учреждения «Добрушский районный Дворец культуры» по решению поднятых лицеистами проблем, проинформировала директор РДК Раиса Медведева.

«С 3 апреля этого года приказом по учреждению будет изменен график работы филиала «Добрушский общественно-культурный центр». Рабочее время – со вторника по субботу с 11 до 20 часов с выходными днями культуротников в воскресенье и понедельник. Работники названного учреждения в соответствии со статьей 32 Трудового кодекса уведомлены об изменении существенных условий труда с указанной даты. В зале ОКЦ в вечернее время в будние дни и в субботу будет осуществляться демонстрация кинофильмов, план кинопоказа на март уже разработан».

Подготовил Николай ВЕРЕС

НА СВЯЗИ

20 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10 прямую телефонную линию с жителями района проведет Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ, заместитель председателя райисполкома.

18 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 2-36-76 пройдет прямая телефонная линия с участием Сергея Александровича БОНДАРЕНКО, директора Добрушского ДРСУ-150.

18 марта с 16.00 до 17.00 по телефону 7-50-10 пройдет прямая телефонная линия, а с **17.00 до 18.00** в общественной приемной райисполкома (кабинет 14) – прием граждан с участием Александра Владимировича АГЕЕВА, заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома.

ПРИЕМ

20 марта с 8.00 до 13.00 в райисполкоме прием граждан проведет Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ, заместитель председателя райисполкома.

20 марта с 8.00 до 13.00 в приемной председателя райисполкома прием граждан проведет Елена Федоровна РАЗДУЕВА, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

23 марта с 10.00 до 11.00 по телефону 7-50-10 пройдет прямая телефонная линия, а с **11.00 до 12.00** в райисполкоме – личный прием граждан с участием Константина Михайловича ЛОСЯ, начальника главного контрольно-аналитического управления Гомельского облисполкома. Предварительная запись на прием – по телефону **7-50-52 с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30** (кроме субботы и воскресенья).